

Многа новых заводаў, фабрык, соўгасаў, МТС, школ, больніц, клубаў і жылых дамоў пабудавана на сродкі ад нашых пазык. Падпіскай на Пазыку Трэцій Пяцігодкі (выпуск першага года) дадзім сацыялістычнай дзяржаве новыя сродкі на далейшае павелічэнне народнага багацця ў нашай краіне!

НАДЗЕННЫЯ ЗАДАЧЫ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР

Выключныя вытворчы і палітычны ўдзел перажывала ўся наша краіна, кожны яе грамадзянін у дні кампаніі па выбарах у Вархоўны Совет БССР. Сотні тысяч стыханеўцаў, рабочых, дзесяткі фабрык і заводаў, шэрагі галіны прамысловасці паказалі выдатны ўзровень працы.

У гонар вялікага ўсёнараднага свята 26 чэрвеня харчова-прамысловыя рэспублікі, заводы Гомельскага, імя Кірава (Менск), імя Молатава, фабрыкі «Спінг індустрыялізацыя», «Колунарка», тлушчакамбінат, дзесяткі іншых прадпрыемстваў дэталёва выканалі свае поўгаловыя вытворчыя планы. Яны далі краіне дадаткова на сотні тысяч рублёў прадукцыі.

Віцебская перамога сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, атрыманая ў праймоўных выбарах, выклікала ў народзе яшчэ большы прыліў палітычнай і вытворчай актыўнасці, мадэрнізацыі і шэрагі большых паспехаў у сацыялістычным будаўніцтве, каб наша краіна стала яшчэ больш багатай, больш магутнай.

Для паспяховай работы ўсіх галін прамысловасці рэспублікі ёсць усе ўмовы. Тым не менш, побач з перадавымі галінамі, якія перавыконваюць свае планы, яшчэ прадпрыемстваў і трэстаў працуе вельмі дрэнна.

На XVII з'ездзе ЦКіМККП(б) зусім прыцягнута была падвергнута рэзкай крытыцы работа асобнага прамысловага, будаўнічага і энергетычнага прамысловага. У гэтых галінах, як падкрэслена ў рэзалюцыі XVII з'езду ЦКіМККП(б), па сутнасці справы яшчэ не прыйшлі да ліквіднага выніку шпюдліва.

Ворагі народа, напроўляючы свае сілы на разбуранне энергетычнай базы, мелі на ўвазе шляхам зрыўнаў прапрадпрыемстваў на электрыфікацыі электрычнага развіцця ўсёй прамысловасці рэспублікі. У выніку іх шпюдлівай дзейнасці была створана дыспарацыя паміж ростам энергетыкі і ростам народнай гаспадаркі. Так, за першы п'яцігодкі энергетычная база БССР вырасла толькі на 40 проц., тамі як усе іншыя галіны прамысловасці выраслі больш чым удвая.

Кіраўнікі Наркомгаса, на жаль, да гэтага часу не навялі большэвіцкага парадку ў энергетычнай галіне. Не спыняючы аварыі, не наладжваючы плава-наперадзяльнага рамонту абсталявання, разбавраўваючы каптоўна-электраэнергію, вельмі нізка працоўна дэкампіліраваў на электрастанцыях.

Кіраўнікі электрастанцый павінны зразумець, што ад іх чоткай работы, ад бесперабойнай паліцыі энергіі ў значнай ступені залежыць выкананне плана прамысловасці. Трэба рэшту пахочыць з варэраркі аднастайна да электраабсталявання, павысіць каэфіцыент яго карыснага скарыстання, пахочыць з аварыямі, з вялікімі стратамі энергіі ў сетках, на ўласныя патрэбы, з перавыдаткамі ападу, на вестці большэвіцкі парадок ў эканамічнасці. Трэба ўзровень падрыхтавацца да асвоення-змовага максімуму.

Тарфяная прамысловасць — асноўная апавава база рэспублікі — пачала сезон неарганізавана і гэта адтывае на вараз на ходзе выкавання сезоннага плана. Прайшоў больш паловы сезона, а план выкананы ўсго на адну трэць.

Будыёшае тарфяное прадпрыемства БССР — Асіторф — ледзь дасягнула выкавання 40 проц. свайго сезоннага задання.

Частая аварыя і псаленне механізму выклікаюць вельмі вялікія страты. Краіна недаатрымае тысячы тон торфу в-ва расклябанасці, дрэннай арганізацыі працы, нізкай якасці тэхнічнага абсталявання.

Кіраўнікі Наркамвяспрама, а таксама раённых партыйных і саветскіх арганізацый павінны зразумець, што ад іх чоткай работы, ад бесперабойнай паліцыі энергіі ў значнай ступені залежыць выкананне плана прамысловасці.

Ні аднаго працоўнага без аблігацый Пазыкі Трэцій Пяцігодкі!

БЛІСКУЧЫ ПОСПЕХ НОВАЙ ПАЗЫКІ

ВІЦЕБСК, 4 ліпеня. (Мар. «Звязда»). 8 кожнай гадзінай мноштва калгасцаў падпісчыкаў на новую пазыку.

Да 6 гадзін вечара 4 ліпеня агульная лік падпісчыц на пазыку трэцій пяцігодкі па гораду склаўся 59.701 чалавек.

Па палому раду прадпрыемстваў і ўстаноў (Віцебскі чыгуначны вузел, фабрыка «Чырвоны Кастрычнік», агулярная фабрыка, завод імя Кірава, завод «Комінтэрн», арцель «1-е мая», арцель «Чырвоны мебыльшчык» і інш.), падпіска на пазыку завяршыла.

Падпіска прадаўжаецца. З поспехам праходзіць падпіска на пазыку ў Полацкім раёне. На 4 ліпеня сума падпісак па раёну дасягнула паўтара мільёна рублёў. Гэта на 200 тысяч рублёў больш, чым у мінулым годзе.

Дзесяткі рабочых, якія адпачываюць на курортах і ў санаторыях, шлюць сваім калгасцам тэлеграмы, каб уключылі іх у падпісныя лісты.

З удзяльным праходзіць рэалізацыя пазыкі і на вёсцы. 30 калгаснікаў калгаса «Авангард» падпісаліся на 3.020 рублёў. Аднаасобнікі вёскі Баранушка Аляксандравіч, Раўкін і Кулага падпісаліся на пазыку па 100 руб. кожны і тут жа ўнеслі першы ўнёсак па 10 руб.

МАЗЫР. У гарадах і калгасных вёсках Палескай вобласці шырока разгарнулася падпіска на пазыку трэцій пяцігодкі (выпуск першага года). Да 4 гадзін дня 3 ліпеня ў Мазырскай раёна падпіска дасягнула 1.564.300 руб. На пазыку падпісаліся 8.302 рабочых і служачых і 4.133 калгаснікі.

Калгаснікі сельгасарцелі «Калектывіст», Дабрынцаўска сельсавета, Мазырскага раёна, закончылі падпіску і ўнеслі ў раённую ашчадкасць першы ўнёсак у 2 тыс. руб.

Дружна праходзіць падпіска на Даманавіцкаму раёну. К 2 гадзінам дня 3 ліпеня па раёну 947 рабочых і служачых і 3.100 калгаснікаў далі ў пазыку дзяржаве 243 тыс. руб. Пасля мітынгу ў калгасе «Авангард» (Даманавіцкі сельсавет) усе 116 калгаснікаў падпісаліся на пазыку.

Дружна праходзіць падпіска на Даманавіцкаму раёну. К 2 гадзінам дня 3 ліпеня па раёну 947 рабочых і служачых і 3.100 калгаснікаў далі ў пазыку дзяржаве 243 тыс. руб. Пасля мітынгу ў калгасе «Авангард» (Даманавіцкі сельсавет) усе 116 калгаснікаў падпісаліся на пазыку.

Хатнія гаспадары — актыўныя падпісчыцы на пазыку. Вялікую радысць працоўныя Беларусі рэспублікі ў сувязі з выпускам пазыкі 3-й пяцігодкі падзяляюць і хатнія гаспадары горада Менска. Пачуўшы аб выпуску пазыкі, хатнія гаспадары сталі прыходзіць у домкіраўніцтва з просьбай прыняць іх уклад у сацыялістычнае будаўніцтва.

Хатнія гаспадары А. В. Бангіс прышла ў домкіраўніцтва № 211 і падпісалася на 50 руб. — Я добра ведаю, на што ідуць на пазыку.



Рабочыя мескага завода «Дарнік» разгортваюць падпіску на пазыку Трэцій Пяцігодкі. На здымку: старшыня вясцова тав. І. Х. Карпілава праводзіць падпіску сярод рабочых. Фото О. Грына.

ПЕРАДАВЫЯ КАЛГАСЫ ЗАВЯРШЫЛІ ПАДПІСКУ НА НОВУЮ ПАЗЫКУ

БЕШАНКОВІЧЫ. 4 ліпеня. (Мар. «Звязда»). Паспяховае правядзенне кампаніі па выбарах у Вархоўны Совет БССР, азнаменаваная новай бліскучай перамогай сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, натхніла працоўных Бешанковіцкага раёна.

Энтузіям і палітычна актыўнасць калгаснікаў раёна асабліва вдалочны вараз у дні пазыковай кампаніі. Дзяржа ўрада аб выпуску новай пазыкі 3-й пяцігодкі (першы выпуск) усімі працоўнымі раёна сустрае з аднадушным апабрэннем.

На даных райагшадкасці, перадавыя калгасы раёна паўнасцю завяршылі падпіску на новую пазыку. У калгасе імя Сталіна, Вацкіўскага сельсавета, падпісаліся на пазыку ўсе 110 калгаснікаў. Сума падпіскі складала 5.000 рублёў.

У калгасе імя Якова, Макараўскага сельсавета, 69 калгаснікаў падпісаліся на суму 3925 руб. Паўнасцю завяршылі падпіску на пазыку калгасы «Штоцы з'езд Совету», Ульскага нацсавета, «Трактар», Бешанковіцкага нацсавета, і імя Будзёйнага, Вікажанскага сельсавета.

Увогю па Бешанковіцкаму раёну да 4-х гадзін дня 4 ліпеня на новую пазыку падпісаліся 11.077 чал. Агульная сума падпіскі складала 636.000 рублёў.

Хатнія гаспадары — актыўныя падпісчыцы на пазыку. Вялікую радысць працоўныя Беларусі рэспублікі ў сувязі з выпускам пазыкі 3-й пяцігодкі падзяляюць і хатнія гаспадары горада Менска. Пачуўшы аб выпуску пазыкі, хатнія гаспадары сталі прыходзіць у домкіраўніцтва з просьбай прыняць іх уклад у сацыялістычнае будаўніцтва.

Хатнія гаспадары А. В. Бангіс прышла ў домкіраўніцтва № 211 і падпісалася на 50 руб. — Я добра ведаю, на што ідуць на пазыку.

ПА СОВЕЦКАМУ САЮЗУ

НОВЫ ПАЛЁТ КАЦІ МЕДНІКАВАЙ

Выхаванка Цэнтральнага аэраўлота БССР Каця Меднікава 3 ліпеня зрабіла другі скораны палёт на дыстанцыю ў 100 кілометраў.

3-га ліпеня, як і ў першы раз — 1 ліпеня, яна ляцела на самалёце «Г-22» па маршруту: станцыя Ліхаборы — вёска Лошкі — станцыя Ізма — станцыя Ліхаборы.

Стоткілометровы замкнуты шлях Каця Меднікава прайшла за 36 мінут 22,8 секунды. Па паліграфічных даных, яна развіла на гэтай дыстанцыі хуткасць у 164 кілометры 940 метраў у гадзіну.

Гэтым палётам Каця Меднікава перакрыла рэкорд, устаноўлены ў лістападзе мінулага года чэхаславацкай лётчыцай М. Дубоўнай, якая на палобным лётным самалёце паказала сярэдняю хуткасць у 143 кілометры 350 метраў.

ТЭЛЕГРАМА МІТЫНГА КАЛГАСНІКАЎ АРЦЕЛІ ІМЯ КАТОЎСКАГА

Калгаснікі арцелі імя Катоўскага (Новаспасаўка, Дняпроўска-Пятроўска вобласці, паслалі на імя таварышчы Сталіна, Молатава, Маліна, Мгановіча, Варашылава і Ежова тэлеграму, у якой гаворыцца: «За Вашы клопаты і выхаванне нашай калгасніцы Паліны Осіпенкі шлем Вам калгаснае большэвіцкае дзякуй. Натхняючыся перамогай нашай зямлячкі, абавязваемся пры зборы ўрадкава дабіцца такіх перамог, як наша Паліна ў пералёце.

Прыўтанне Вам! Мітынг калгаснікаў арцелі імя Катоўскага, Новаспасаўка».

АДВАЖНЫЯ ЛЁТЧЫЦЫ У АРХАНГЕЛЬСКУ

Архангельск, 3 ліпеня. (БЕЛТА). Адражныя лётчыцы Паліна Осіпенка, Вера Ламака і Марына Раскова адпачываюць пасля свайго смелага пералёту. З дома адпачынку «Ляхты», размешчанага на беразе Хольмскага возера, яны сёння прыехалі ў Архангельск.

ТЭЛЕГРАМА ПАЛІНЫ ОСІПЕНКА

Сход актыва сяла паслаў Паліне Осіпенка ў адказ наступную тэлеграму: «Атрымалі Вашы прыўтанне. Актыўна сяла ў колькасці 314 чалавек шле Вам гарачае прыўтанне і бярэ на сябе абавязанасць своечасова і высокакачэсна закончыць уборку ўрадкава, выканань дзяржаўнага абавязанасці да 20 ліпеня. Чакаем Вас у госці».

САМАЛЁТ «МАСКВА» ВЫЛЕЦЕЎ У ХАВАРАЎСК

СПАСК, 4 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння ў 18 гадзін 20 мінут па мисювова часу тав. Коцінакі і Врандзінакі, якія зрабілі бяспрыкладны ў гісторыі авіяцыі бяс-

МНОЖАЦА РАДЫ ПАДПІСЧЫКАЎ

МАГІЛЕЎ. На поўкавай фабрыцы імя Куйбышава закончана падпіска на пазыку. Калектыў фабрыкі даў у пазыку дзяржаве 437.605 руб. Пазыка паўнасцю рэалізавана таксама на маблевай фабрыцы імя Халтурна і ў рэдзе прамысловых арцеляў.

Рабочыя і служачыя Дашнаўскага канэзавода падпісаліся на 6 тыс. руб.; калгаснікі сельгасарцелі «Шлях сацыялізма» — на 5.100 руб. Увогю падпіска па гораду і раёну на 3 ліпеня складала 5.240 тыс. рублёў.

ОРША, 4 ліпеня. (Па тэлефону). Працоўныя Аршанскага раёна гарача сустраюць новую пазыку і з вельмі вялікім энтузіямам рэалізуюць яе.

Да 4 гадзін дня 4 ліпеня агульная сума падпіскі на пазыку па раёну складала 3.605.570 руб. Лік падпісчыкаў да гэтага тэрміну склаўся 31.106 чалавек.

Па групе рабочых і служачых сума падпіскі складала 3.197.965 руб., лік падпісчыкаў — 18.745 чал. Па групе калгаснікаў і аднаасобніц падпіска складала 407.605 руб., лік падпісчыкаў — 12.361 чал. Па чыгуначнаму вузлу падпіскай ахоплены 6.422 чал. на суму 1.236.825 руб.

Вялікіх поспехаў у рэалізацыі пазыкі дасягнулі Кулаўскі сельсавет, Дзёска сельсавет і калгаснікі Кулаўскага сельсавета, Вапскасельсавет і калгаснікі Вапскага сельсавета, Гальчэўскі сельсавет — 23.040 руб.

Недастаткова актыўна разгорнута работа па рэалізацыі пазыкі ў апацелі «Дняпро», на заводзе «Чырвоны Кастрычнік», на ільнякамбінаце. На гэтых прадпрыемствах ладзіцца не ўсе яшчэ рабочыя і служачыя ахоплены падпіскай на пазыку.

ЛЕВНА. З удзяльным праходзіць падпіска на пазыку сярод рабочых, служачых і калгаснікаў Лёвняншчыны. 2 ліпеня на сенажні калгаса «Чырвоны ўдарнік» адбыўся мітынг. Выступіўшы калгаснікі Шараліевіч скажаў: «Ад імя калгаснікаў вітаю выпуск пазыкі. Мы з вялікай радысцю аддаем дзяржаве свае зберажэнні. Няхай з кожным днём маіне радзіма на рэдысць працоўным, на страх ворагам.

Тут-жа 85 калгаснікаў падпісаліся на пазыку на суму 1.655 руб.

Дзесяткі калгасцаў закончылі падпіску. Калгаснікі сельгасарцелі «Шлях большэвіка» ўнеслі першы ўнёсак на пазыку ў суме 595 руб.

АДКРЫЎСЯ П'З'ЕДЗ КОМПАРТЫІ КАЗАХСТАНА

АЛМА-АТА, 3 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння вечарам адкрыўся П'з'езд ЦКіМККП(б) Казахстана. З'езд завяршыўся нестуні парадка дна: справядліва ЦК ККП(б) Казахстана, справядліва рэвізійнай камісіі, выбары Цэнтральнага Камітэта ЦК(б) Казахстана і рэвізійнай камісіі, даклад аб астанішчы і развіцці жыўдлагадоўлі.

З вялікім удзямам з'езд прыняў прыўтанне таварышу Сталіну.

РАБОТА ЛЁГКАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР ЗА ПЕРШАЕ ПАЎГОДДЗЕ 1938 г.

На 8,5 млн. рублёў прадукцыі выпушчана звыш плана. Большасць прадпрыемстваў Наркамвяспрама прамысловасці БССР, амагалючыся за ляршыства ў перадыбарчым спабарніцтве, дэталёва выканалі поўгаловыя праграмы. Па наркамату план першага паўгоддзя выканан на 104 проц. Выпушчана прадукцыі на суму 167.639 тыс. руб. (на 6.500 тыс. руб. звыш плана).

За выключэннем прадпрыемстваў шклофаўрыцтва і мяскага треста перапаачатковай апрацоўкі ільну, усе трысты і ўпраўленні Наркамвяспрама выканалі і перавыканалі план. Тэктыйная прамысловасць выканала план на 110,7 проц. Значна перавыкавае план па асартыменту. Вы-

пушчана звыш плана панчоў і наскоў 67.600 пар, верхняга грыважаку (майскі, сівтары і інш.) — 31.600 штук, грыважакаў і біліянаў—44.700 штук. Дняпроўскага мануфактура выпусціла дадаткова 48.300 метраў баваўняна-паляровых тканін.

Вялікаліна-лімбавай прамысловасць выканала поўгаловы план на 123,9 проц., скурабучковая прамысловасць — на 105 проц., выпушчана дадаткова 64.800 пар абутку.

Добра працавала швейная прамысловасць, па якой план за поўгода выканан на 104,5 проц. Дана прадукцыі звыш плана на 3.156.200 руб.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

АГЛЯД ДРУКУ

ЯРЧЭЙ АСВЯТЛЯЦЬ ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

ПАРТЫЙНАЕ БЮРО ЗА РАБОТАЙ

ВЫКОНВАЮЦЬ РАШЭННЕ СПРАВДЗНАЧА-ВЫБАРЧАГА СХОДА

Справаздачна-выбарчы партыйны сход вайсковай часці, дзе камісарам тав. Назаронка, падвожг разкай, зусім заслужанай крытыцы работу партыйнага бюро старога складу. Партыйны сход у сваёй рашэння праналаву новаму складу бюро звінчыць недахопы ў партыйна-палітычнай рабоце, умацаваць сувязь з нізавымі арганізацыямі і беспартыйнымі масамі, сур'ёзна ўзяцца за выхаванне рэзерва партыі — камсамольцаў і спачувачоў.

Як-жа выконваюцца рашэнні справаздачна-выбарчага партыйнага схода? Новавыбраныя члены партыйнага бюро — ініцыятыўны і энергічны камуністы. Яны з усёй сур'ёзнасцю ўзяліся за рэалізацыю ўказанняў камуністаў, за наладжванне партыйна-палітычнай работы ў часці. У тых падраздзяленнях, дзе раней былі камуністы-адзіночкі, партыйнае бюро стварыла партыйныя партыйныя арганізацыі.

Члены партыйнага бюро тт. Шкамабраў, Палей і інш. амаль заўсёды знаходзяцца ў падраздзяленнях, дапамагаюць камандзірам і палітработнікам у баявой і палітычнай падрыхтоўцы.

Значную работу праводзіць партыйнае бюро па пытанню росту партыі. За новыя адзіночкі часу прынята ў кандыдаты ВКП(б) 14 чалавек з лепшых перадавых чырвонаармейцаў і камандзіраў. Усе яны баязна аддаюцца справе нашай сацыялістычнай радзімы. Серод іх — намеснік палітрука тав. Паченчанюк, нядаўна вылучаны адказным сакратаром камсамольскага бюро часці. Сваё вылучэнне ён апрадувае.

Прыняты ў кандыдаты партыі тт. Шляхоўскі, Шарнін і — абодва яны вараз выконваюць абавязкі палітрука падраздзялення. Са сваімі абавязкамі справляюцца добра. Усе свае веды і здольнасці аддаюць для выхавання чырвонаармейскіх мас і малодшых камандзіраў.

Прыняты ў кандыдаты партыі тав. Прусакоў — выдатнік баявой і палітычнай падрыхтоўкі, актывіст выбарчай кампаніі.

Усе новапрынятыя ў кандыдаты партыі ахоплены вучобай і ўвагаюцца ў актывнае партыйнае жыццё. Многія з іх наведваюць партыйныя школы павышанага тыпу, дзе глыбока вывучаюць гісторыю партыі і гісторыю народаў СССР.

Выхаванне спачувачоў было адным з адстаючых участкаў. Пасля выбараў партыйная арганізацыя сур'ёзна ўзялася за ліквідацыю недахопаў. Прынятыя ў спачувачы таварышы ўважліва ў актывнае партыйнае жыццё, ахоплены партыйнай вучобай.

Асабліва вялікую работу правяла партыйная арганізацыя ў дні падрыхтоўкі і правядзення выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Члены партыйнага бюро штодзённа дапамагалі наладжваць палітычную агітацыю ў падраздзяленнях. Нашы агітатары расказвалі байкам аб кандыдатах блока камуністаў і беспартыйных. Адказны сакратар партыйнага бюро т. Смірнов быў старшынёй участковай выбарчай камісіі. Палітычная агітацыя дала бліскучыя вынікі. Усе 100 проц. выбарчыку галасавалі за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, за якіх галасавалі ўсяго прагрэсіўнага і перадавага чалавечтва Іосіфа Вісарыявіча Сталіна, за шчаслівае сучаснае, за цудоўную будучыню, за сацыялізм.

Агітацыя не закончылася. Больш 30 агітатараў і вараз прадаўжаюць весці агітмасавую работу сярод байпоў.

Усе члены партыйнага бюро маюць даручэнні. Адказны сакратар партыйнага бюро тав. Смірнов сістэматычна кантралюе выкананне партыйных даручэнняў.

Партыйнае бюро аказвае дапамогу камсамольскай арганізацыі. Камсамольцы стаяць у авангардзе ўсёй баявой і палітычнай падрыхтоўкі. Камсамольцы паказваюць узоры ў авалоданні сучаснай вайскавай тэхнікай.

Да кіраўніцтва нізавымі партыйнымі арганізацыямі прышлі новыя малодшыя партыйныя кадры. Сакратар партыйнага бюро таварыш Смірнов аказвае ім канкрэтную дапамогу ў авалоданні большавізмам і павышэнні культурнага ўзроўню.

Відомы, побач з поспехамі ў партыйна-палітычнай рабоце ёсць і недахопы. Да гэтага часу бюро зусім недастаткова займаецца выхаваннем малодшых палітработнікаў.

Першыя крокі новага партыйнага бюро паказваюць, што яно здольна поўнацэнна выканаць указаны камуністамі, якія даны на справаздачна-выбарчы партыйным сходзе.

В. ПЕТУХОУ.

Забалоцкая партыйная партарганізацыя Смалевіцкага раёна налічвае 4 члены і 3 кандыдаты партыі. Па колькасці яна зусім невялікая, але ў практычнай рабоце адгрывае вялікую ролю ў гаспадарчым і палітычным жыцці сельсавесця. Камуністы і кандыдаты партыі працуюць у МТС, сельсавеце і калгасе. Усюды яны паказваюць большавіцкі ўзор работы.

Кожны член і кандыдат партыі стаў адчуваць за сабой вялікую адказнасць за даручаную ім работу. Кандыдат партыі тав. Лучанок да выбараў кіруючых партарганізацыяў, працуючы старшынёй калгаса «Чырвоны сцяг», не ўваходзіў у жыццё калгаса, стаў у баку ад запатрабаванай калгаснікаў, працягваючы баявыя і адміністрацыйныя палітычна-выхавачыя работы ў калгасе былі запущаны.

Пасля справаздачна-выбарчага схода тав. Лучанок, улічыўшы крытыку сваіх недахопаў, працуе зусім інакш. Ён уваходзіць у кожную дробязь жыцця калгаса і спачувае партыйную работу з гаспадарчай. Працуючы старшынёй участковай выбарчай камісіі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, ён наладзіў адзін з лепшых участкаў па Орджанікідзеўскай выбарчай акрузе.

Член партыі тав. Сп. Сп. Сп. працуе старшынёй сельсавесця. З раніны да позняй ночы ён знаходзіцца ў калгасе, гутарыць з калгаснікамі і калгасніцамі на прапойлі, на скотным двары, укажваючы на недахопы і непадаркі. Правадзячы партыйна-палітычную работу, ён мабілізуе калгаснікаў на

большавіцкае правядзенне прапоўкі і падрыхтоўкі да ўборкі ўраджаю. Забалоцкі сельсавесць з'яўляецца перадавым па выкананню гаспадарча-палітычных задач.

Вялікай школай быў справаздачна-выбарчы сход для кандыдата партыі тав. Мартыноўскай. Выконваючы абавязкі адказнага рэдактара насенгазеты 2-й Смалевіцкай МТС, яна дабілася рэгулярнага выпуску газеты, палепшыла змяшчальнасць матэрыяла. Павагай і любоўю карыстаецца тав. Мартыноўскай, у калгаснікаў, трактарыстаў і асабліва сярод жанчын.

Парторг тав. Славінскі В. І. заўсёды дае камуністам і кандыдатам партыі ўказанні, парадзі, дапамагае ў рабоце, рэгулярна правярае выкананне партыйных даручэнняў і пастаноў схода. За апошні месяц партарганізацыя правяла многа мітынгаў, сходаў і масовых укажванняў. Добра былі праведзены масоўкі ў калгасе імя Ежова, «Чэлюскінец» і інш.

Адначасова партарганізацыя мае рад буйных недахопаў. Па росту партыі работа пастаўлена зусім недавальніч. За апошні час толькі адзін таварыш пераведзены ў члены партыі. Між тым, у партарганізацыі ёсць добры рэзерв для росту партыі: многа стыханцаў і ўдарнікаў — калгаснікаў і трактарыстаў.

Не зусім добра пастаўлена марксісцка-ленінская вучоба. Два разы зрываўся заняты партыю. Часта прапагандыст тав. Болк на заняткі прыходзіў непідрыхтаваным.

Я. ПРЫМЧОУ.

АДКРЫЎСЯ II З'ЕЗД КОМПАРТЫІ КІРГІЗІЇ

ФРУНЗЕ, 3 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння адкрыўся II з'езд камуністычнай партыі (большавікоў) Кіргізіі. Прыбыла 220 дэлегатаў з рэспубліканскімі і 81 з дарэспунд. Пад бурны апладыменты і воплічы «ура» з'езд выбраў ганаровы прэзідыум у складзе таварышоў Сталіна, Молатава, Л. М. Кагановіча, Варахшылава, Калініна, Андрэева, Мікаіла, Ежова, Жданова, таварыша Сталіна.

Хрушчоў, Дзімітрав, Коце Дыяс і Талымава. Ганаровым старшынёй з'езда аднадушна выбран таварыш Сталін.



28 чэрвеня ў Маскве адбылася грандыёзная дэманстрацыя прапоўкі, прысвечаная бітвы саюзных і аўтаномных рэспублік. На здымку: на трыбунах для гасцей Крайскай палонцы. Справа палена дэлегат Вярхоўнага Савета СССР Т. В. Федарова і дэлегат Вярхоўнага Савета РСФСР В. В. Варсана.

ПРЫЁМ У РАДЫ ПАРТЫ

Шклоўскі РК КП(б)Б 1 мая па і чэрвеня прыняў у рады партыі аднаго — у кандыдаты і трох таварышаў — у кандыдаты ў члены партыі. У парадку афармлення дакументаў для прыёму ў рады партыі рыхтуецца яшчэ дзесяць таварышаў, якія прыняты першымі партарганізацыямі.

На пасяджэнні райкома былі заслушаны даклады сакратара парткома шклоўскага ільназавода і даклад сакратара партыйна-сельскай партарганізацыі аб прыёме ў рады партыі.

Нараўлянскі партарганізацыйны за апошні месяц прыняты ў кандыдаты партыі 6 чалавек і а кандыдаты ў члены партыі — 2 чалавекі. З ліку прынятых большасць з'яўляюцца калгаснікамі.

В. ПЕТУХОУ.

У ШКОЛАХ ПАРТЫЙНАЙ АСВЕТЫ

На менавіта швейнай фабрыцы імя Ірэнбургскай заводу работніцы гуртка па вывучэнню гісторыі партыі па праграме ЦК ВКП(б). У гуртку займаюцца 16 членаў і кандыдаты партыі.

У гэтым гуртку пазнаваць асвятляюцца члены партыі тав. Вол, механік фабрыкі член партыі тав. Кульскай, тав. Сарожкі і інш.

Партком фабрыкі, ідучы насустрач запатрабаваным гурткаў, арганізоўвае гурток па вывучэнню гісторыі партыі на першарыўнях.

Рыхтуецца да выпуску гурток па вывучэнню гісторыі партыі менавіта сурзавода «Большавік». У гуртку зай-

маецца 17 чалавек. Серод іх члены і кандыдаты партыі, камсамольцы і тры спачувачы.

У гуртку добра займаюцца тт. Леахавіч, Мішкін, Кац Мая і інш.

Вараз гурток падводзіць вынікі сваёй работы. Для выпускнікоў гуртка чытаюцца падагульваючыя лекцыі кваліфікаванымі прапагандыстамі.

Партком маркуе для выпускнікоў арганізаваць гурток па ленызму, а частку слухачоў наслать на агульнаадукацыйныя курсы сярэдняй школы.

Таксама закончылі праграму па гісторыі партыі два гурткі на фабрыцы «Жомернак».

Прайшло амаль тры месяцы пасля таго, як Цэнтральны Камітэт ВКП(б) прыняў пастанову аб паліпшэнні і сістэматычным асвятленні ў газетах пытанняў партыйнага жыцця.

Пасля гэтай пастаноўкі ў газетах пачалі больш-менш рэгулярна друкавацца артыкулы, карэспандэнцыі, звесткі партыйных работнікаў, актыва і рэдакцыйна-партыйнага жыцця. Камуністы пачалі праз друку ўзнамаць новыя цікавыя пытанні, дэяліцца вопытам сваёй работы і т. д.

Але такіх газет у нас, на вялікі жаль, вельмі мала. Большасць рэдактараў і кіраўнікоў партыйных арганізацый не зрабілі неабходных вывадаў з пастаноўкі ЦК ВКП(б). Ёсць газеты, якія вельмі слаба, бясістэмна асвятляюць партыйнае жыццё, не ўважваюць для ўважання пытанні партыйных работнікаў.

Так абстаіць справа, напрыклад, у Слуцкай газеце «За сацыялістычную радзіму». Яна з 6 па 15 мая на сваіх старонках змяшчала толькі 5 звестак, з якіх большасць напісана супрацоўнікамі рэдакцыі т. Жукоўскім і інструктарам райкома КП(б)Б т. Шмельнявым. І зусім зразумела, што тэматыка асвятляемых пытанняў партыйнага жыцця вельмі вузкая. А між тым, Слуцкая партарганізацыя ў параўнанні з іншымі раёнамі партарганізацыяў па Менскай вобласці з'яўляецца адной з буйнейшых сельскіх раёнаў. Яна мае каля 32 партыйных партыйных арганізацый, якія адносяць больш 300 камуністаў. Гэта дае газеце шырокае поле дзейнасці, але яна яго не змогла выкарыстаць.

Прайшоўшы справаздачна-выбарчы сход партыйнага партыйнага арганізацыйнага ўраўнялі палы рад буйных недахопаў у пастаноўцы партыйна-магавой работы, работы з кандыдатамі партыі, у спачувачоў, камсамолам; далі аналіз прычын адставання раёна па выкананню ўсіх пастаўленых перад ім палітычна-гаспадарчых задач. Ужо адзін факт, што з 32 партыйных партарганізацый у 14 работа сакратароў парткомаў і партаргаў прызнана неадвальнай, павінен быў прымусяць работнікаў рэдакцыі больш актывна і шырай асвятляць партыйнае жыццё, мабілізаваць камуністаў па ліквідацыі ўскрестых недахопаў.

Але гэтага выконваючы абавязкі рэдактара тав. Куліковіч не зрабіў. Ён далей голай канстатацыі фактаў не пайшоў.

Вось, напрыклад, у перадавай ад 11 мая «Да вынікаў справаздачна-выбарчага сходаў» газета піша:

«На сходах падарганізацыі рэзныя крытыцы партыйных арганізацый, якія неадвальна выносілі рашэнні стуждзеньскага пленума ЦК ВКП(б), слаба кіравалі ідэя-палітычным ростам камуністаў, спачувачоў, жыццём і роатам камсамола».

За 15 мая ў артыкуле «Буйнейшыя недахопы ў рабоце» газета канстатуе што:

МОЛАДЗЬ АВАЛОДВАЕ ЛЁТНАЙ СПРАВАЙ

Сёння летняя пратэстыя вучыцца менавіта аэраклуба імя Молакава пачалася на 10 дзён раней, чым у мінулым годзе. Вучыцца прыкладваюць усю сілу і энергію, усе веды і здольнасці, каб быць годнымі вынікам і дочкамі нашай радзімы. 80 проц. вучыцца да вынамінальнага дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР мелі па некалькі дзесятках самастойных палётаў на самалёце. На сёння 80 проц. вучыцца кіруюць машынамі.

Сярод вучыцца многа выдатнікаў вучбы. Малодыя рабочыя майстары Менгорсовета тав. І. В. Ідэльчык лётае на выдатна. А. Г. Лугаўноў-студэнт будаўнічага тэхнікума — выдатнік і ў

«У рабоце самога бюро РК КП(б)Б не было большавіцкай прычына-васці ў пастаноўцы асобных пытанняў, не была разгортнута крытыка, што спрыяла з'яўленню ў асобных камуністаў недарэўна да кіраўніцтва РК КП(б)Б, паслабленню партыйнай дысцыпліны, параднага элементу распушчанаці, неахайнасці».

Пасля гэтых вядомасцяў прайшло больш паўгода месяца. Рэдакцыя газеты не толькі не ўзялася за ліквідацыю недахопаў, дапушчальных памылак у партарганізацыі. Яна, нават, умудрылася замацаваць крытыку дэлегатаў райпартарганізацыі, не дала на старонках газеты ні аднаго іх выступлення. Абмежавалася толькі тым, што змяшчала дэвізны і канферэнцыйны. Гэтым газета вольна ці нявольна ўтайла ад камуністаў раёна крытыку работы райкома, не скарыстаў палітычнай актывнасці камуністаў, рост якой не знаходзіць дастатковага адностварвання на старонках газеты.

21 мая газета зноў звяртаецца да свайго ўлюбенага метада — голай канстатацыі фактаў. Пасля прайшоўшай канферэнцыі яна піша:

«Райпартарганізацыя паставіла задачу умацаваць сувязь з працоўнымі масамі, памятаючы, што імяна ў непарыўнай сувязі з масамі крысца сіла нашай партыі».

Канстатуецца гэта зусім праймае становішча, газета тут-жа аб ім забывае, і як факт, з 21 мая па 30 чэрвеня газета змяшчала на мясцовыя партыйныя тэмы некалькі невялічкіх звестак, і то агульнага парадку.

Прайшоўшы справаздачна-выбарчы сход, райпартарганізацыя з'явіліся вялікай палітычнай падзеяй у жыцці партыі. Шматлікія прыклады сведчаць аб росце палітычнай актывнасці камуністаў, аб павышэнні большавіцкай пільнасці, аб смелым разгортванні крытыкі і самакратыі. Гэтага газета не змогла скарыстаць. Яна замест крытычнага аналізу пытанняў партыйнага жыцця абавязаннем і глыбокага асмыслення адбываючыхся з'яў, як мы гаварылі вышэй, абмяжоўваецца голай, нікому не патрэбнай канстатацыяй фактаў.

Алдзек партыйнае жыццё павінен стаць асноўным і сталым аддзелам у газеце. Справа гонару кожнага работніка рэдакцыі весці барацьбу за тое, каб партыйнае жыццё на старонках газеты асвятлялася ярка, змястоўна, каб кожны газетны радок, кожная газетная старонка залікала і мабілізавала партарганізацыю на выкананне стаячых задач, расказвала-б аб лепшым перадавым вопыце партыйнай работы.

Для гэтага неабходна быць звязанымі ў першую чаргу з партыйнымі масамі, шырай прыцягваць у газету раённых партыйных кіраўнікоў, сакратароў парткомаў, партаргаў і рэдакцый камуністаў.

Алдзек партыйнае жыццё павінен стаць асноўным і сталым аддзелам у газеце. Справа гонару кожнага работніка рэдакцыі весці барацьбу за тое, каб партыйнае жыццё на старонках газеты асвятлялася ярка, змястоўна, каб кожны газетны радок, кожная газетная старонка залікала і мабілізавала партарганізацыю на выкананне стаячых задач, расказвала-б аб лепшым перадавым вопыце партыйнай работы.

Для гэтага неабходна быць звязанымі ў першую чаргу з партыйнымі масамі, шырай прыцягваць у газету раённых партыйных кіраўнікоў, сакратароў парткомаў, партаргаў і рэдакцый камуністаў.

Алдзек партыйнае жыццё павінен стаць асноўным і сталым аддзелам у газеце. Справа гонару кожнага работніка рэдакцыі весці барацьбу за тое, каб партыйнае жыццё на старонках газеты асвятлялася ярка, змястоўна, каб кожны газетны радок, кожная газетная старонка залікала і мабілізавала партарганізацыю на выкананне стаячых задач, расказвала-б аб лепшым перадавым вопыце партыйнай работы.

Для гэтага неабходна быць звязанымі ў першую чаргу з партыйнымі масамі, шырай прыцягваць у газету раённых партыйных кіраўнікоў, сакратароў парткомаў, партаргаў і рэдакцый камуністаў.

Алдзек партыйнае жыццё павінен стаць асноўным і сталым аддзелам у газеце. Справа гонару кожнага работніка рэдакцыі весці барацьбу за тое, каб партыйнае жыццё на старонках газеты асвятлялася ярка, змястоўна, каб кожны газетны радок, кожная газетная старонка залікала і мабілізавала партарганізацыю на выкананне стаячых задач, расказвала-б аб лепшым перадавым вопыце партыйнай работы.

ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКОЙ ССР

26 чэрвеня 1938 года выбран Вярхоўны Совет Беларускай Саюзнай Сацыялістычнай Рэспублікі. Гэты дзень яшчэ раз паказаў адназначна беларускага народа, аднаства народа і партыі. Амаль усе выбаршчыкі (90,19 проц.) аддалі свае галасы кандыдатам сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. У гэты дзень беларускі народ яшчэ раз напамінуў сваім ворагам — фашыстам асаўтарыстам — аб сваёй гатоўнасці ў любы момант пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі абараняць да канца сваю радзіму. Гэты дзень яшчэ раз паказаў трагіцка-бухарынскай агентуры фашыстаў, што іх надзея на аслабленне аднаства паміж рабочым класам і сялянствам — марная, што гэта іх апошняя надзея яшчэ раз пацярпепа лёнае паражэнне. Народ і партыя, моцна спаяныя ў адзінае цэлае, з'яўляюцца сілай непераможнай.

Першым кандыдатам у свой сацыялістычны парламент беларускі народ у выключнай радасці выбраў любімага правядара, друга і настаўніка працоўных усяго свету, таго, пад чым кіраўніцтвам працоўныя пабудавалі сацыялізм, — Іосіфа Вісарыявіча Сталіна. Працоўныя Прамысловыя выбарчай акругі Г. Менска ўсе як адзін адвільілі да выбарчых урнаў, каб аддаць свае галасы любімому правядару народаў — вялікаму Сталіну.

Беларускі народ аднадушна выбраў сваімі дэлегатамі ў Вярхоўны Совет БССР бліжэйшых саратнікаў вялікага Сталіна, членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) тт. Молатава, Варахшылава, Кагановіча, Калініна, Ежова, Мікаіла, Андрэева, Жданова. 100 процантаў выбаршчыку тых акруг, дзе балатываліся

— О —
С. Я. НОВІК
— О —

верныя саратнікі вялікага Сталіна, прынялі ўдзел у галасаванні.

На рэспубліцы прынята ўдзел у галасаванні 99,65 проц. агульнага ліку выбаршчыкаў.

Такой выключна высокай актывнасці няма і не можа быць ні ў адной буржуазнай краіне! У прэзідэнцкіх выбарах у ШША ў 1936 годзе прымаля ўдзел 83,3 проц. выбаршчыкаў, у сеймавых выбарах у Польшчы ў 1935 годзе — 46,6 проц., у Японіі ў парламенцкіх выбарах 1937 года — 69,9 проц., у парламенцкіх выбарах 1935 года ў Вялікабрытаніі — 71,9 проц.

99,65 проц. выбаршчыкаў, галасаваліх 26 чэрвеня, аддалі свае галасы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Гэта галасы за партыю Леніна — Сталіна, за камунізм! За ўсіх выбарчых акругах выбраны кандыдаты блока камуністаў і беспартыйных, выбраны верныя сыны і дочкі народа, людзі, да канца адданыя справе партыі Леніна — Сталіна.

У склад Вярхоўнага Савета Беларускай ССР выбраны людзі ўсіх прафесій: вялікія майстры сацыялістычнай прамысловасці, майстры калгасных і саўгасных палёў, вучоныя, педагогі, урачы, чырвонаармейцы, камандзіры і т. д. Усяго выбраны ў склад Вярхоўнага Савета 278 чалавек. Сярод дэлегатаў 207 членаў камуністычнай партыі (75,9 проц.), 66 беспартыйных (24,2 проц.). Гэта паказвае, што наша камуністычная партыя карыстаецца найвышэйшым аўтарытэтам і

давер'ем працоўных і што наша партыя выхавала велізарную колькасць перадавых беспартыйных работнікаў, адданых справе Леніна — Сталіна, карыстаючыхся высокім аўтарытэтам у народа.

Значнае месца сярод выбранных дэлегатаў займаюць жанчынны — 68 чалавек (25 проц.). Ні ў адной капіталістычнай краіне, ні ў адным з буржуазных парламентаў няма такога вялікага ліку жанчын, бо: «Ва ўсіх палітычных краінах, нават самых перадавых, становішча жанчын такое, што недарма іх называюць хатнімі рабынямі. Ні ў адной капіталістычнай дзяржаве, нават адной савабоднай рэспубліцы, няма поўнага роўнапраўя жанчын» (Ленін).

Толькі ў краіне перамогага сацыялізма жанчына займае аднолькавае становішча з мужчынам, у кіраўніцтве сваёй сацыялістычнай дзяржавы.

Сярод выбранных дэлегатаў — 102 работніцы. Гэта прадстаўніцы пераможнага рабочага класа, аб якім таварыш Сталін гаварыў, што гэта «зусім новы, вызвалены ад эксплуатацыі, рабочы клас, падобнага якому не ведала яшчэ гісторыя чалавечства».

Дэлегаты, працуючы на вытворчых, з'яўляюцца лепшымі людзьмі нашай сацыялістычнай прамысловасці, стыханцаў. Вось асобыя з іх: Немчанка О. А. — работніца заводу імя Кірова, Акуленка А. І. — работніца швейнай фабрыкі імя Валдарскага, Халіна Е. С. — дырэктар фабрыкі «КІМ» і інш.

Сярод дэлегатаў — 116 сялян калгаснікаў і калгасніц. Гэта людзі, аб якіх таварыш Сталін гаварыў: «...со-

векца сялянства — гэта зусім новае сялянства, падобнага якому яшчэ не ведала гісторыя чалавечства». Дэлегаты калгаснікаў — г

ШЫРЭЙ РАЗГОРНЕМ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНИЦТВА НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ!

(З п'ятым калгаснікам і калгасніц, камбайнераў, трактарыстаў, работнікаў МТС і спецыялістаў Шчырнаўскага раёна, Краснадарскага краі, да ўсіх калгасніц і калгасніц, да рабочых саўгасаў, камбайнераў, шофераў, трактарыстаў, аграномаў, да ўсіх работнікаў МТС і зямельных органаў).

Пяць месяцаў назад мы, калгаснікі Шчырнаўскага раёна, Краснадарскага краі, узлілі на сябе абавязальства — давесці ў 1938 годзе сярэднюю ўраджайнасць зерных культур на раёну да 21 цэнтнера супроць 13,7 цэнтнера за гектара ў мінулым годзе. Сваё абавязальства мы не толькі выканалі, але і перавыканалі. Усе палі ў нас роўныя, чыстыя. На агульнім фоне выдзяляюцца, як самыя лепшыя, масівы майстраў высокіх ураджаў — дэпутата Вярхоўнага Савета РСФСР В. Д. Каспона, брыгады В. Е. Кімлава, брыгады Ф. Г. Мішчэнка і А. І. Астаф'ева. Кожны гектар аймак шпаныці тут суліць больш 40 цэнтнераў!

У адзіным годзе нам прызрэчна ўбраць такі багаты ўраджай, якога яшчэ ніколі не ўбравалі ні мы, ні нашы бацькі. У гэтым ярчэй за ўсё відаць результаты шырокага стаханавскага руху, чэсных адносін да працы ўсіх калгаснікаў і калгасніц. Такі ўраджай патрабуе асабліва стараннай, да дробнай прадуманай арганізацыі ўборачных работ, правільнай расстаноўкі сіл і сродкаў, дакладнага плана.

Нам камбайнеры разам з брыгадырамі свечасова намялі рабочыя збожжы. Брыгадыры дакладна ведаюць, дзе трэба рабіць пракосы, на колькі зонах падзяліць кожнае поле. Загоняюць, як правіла, роўна дзёнаму заданню аграгата.

Пра гэты арганізаваны работ мы разлічваем — і перад усеі краінай брэм на сябе абавязальства — правесці ўборку ўсіх незлазовых культур у 15 рабочых дзён. Не менш 22.700 гектараў — 86 процантаў усёй плошчы — будзе ўбрана камбайнамі.

Усе абавязальствы перад дзяржавай па зернепахатах і натураліаце па работы МТС, як першую запаведзь кожнага калгаса, мы выканалі да 1 жніўня.

Усё ж перадаем прапусціць праз палыноўку, а насенне — праз трайную ачыстку ў 25—30 рабочых дзён і вывезці з тагоў не пазней 15 жніўня.

Нам ўборачныя планы ў мінулы год мы мелі адзіны недахоп — іх не ўвадалася, хто будзе выконваць тую ці іншую работу. Падбор людзей на ачыстку зерня, на падрабаванне калосаў, спіртаванне і т. п. праводзілі брыгадыры.

У гэтым годзе мы дзейнічаем інакш. Складанне плана ў нас з'яўляецца ў той-жа час і падборам людзей. Па ініцыятыве калгаснікаў арцель «Чырвоныя» спісы ўсіх ўборачных звыяў перапланавачкова складаліся на брыгадніх сходах, потым разглядаліся на пасяджэннях прадуманай калгасаў і пасля гэтага завяршаліся агульнім сходам калгаснікаў.

Дзі, якія астатлі да пачатку ўборкі, мы спрытаем для таго, каб знічыць усе недаробкі ў ўборачнай арганізацыі культурна-бытавое абслугоўванне камбайнавых аграгатаў.

Рыхтуюцца да гарачых ўборачных дзён, мы звяртаемся з новым заклікам да ўсіх калгаснікаў і калгасніц Савецкага Саюза.

Арганізацыя стаханавскага ўборку сталінскага ўраджаю!

Шырэ разгорнем соцыялістычнае спаборніцтва на калгасных палях! Ні на мінуто не забывайце ўказання нашага вялікага правадчыра, нашага роднага таварыша Сталіна: «Уборачная справа сезонная і яна не любіць чыкаці. Сабраў свечасова — выйграў, спазніўся ва ўборцы — праіграў». Мы абавязаны выйграць. І мы выйграем!

Таварышы калгаснікі і калгасніцы! Уборачная пара патрабуе асабліва высокай працоўнай дысцыпліны. Ні малейшай расхлябанасці, ні аднаго прагону! Мабілізуйце ўсе сілы на тое, каб добра пачаць сельскагаспадарчы год закончыць з яшчэ б'ольшым поспехам.

Таварышы камбайнеры і камбайнеркі, трактарысты і трактарысткі! Шырэ спаборніцтва за найкарацейшыя тэрміны ўборачных работ, за высокую сугатную прадукцыйнасць камбайна, за чыстату ўборкі! Беражце машыны! Беражце кожную м'нуту рабочага дня. Папярэджвайце аварыі свечасовавым тэхнічным дзглядам і змазкай машын.

Таварышы шоферы! Ад вас залежыць свечасовае перакіданне палёў багатага ўраджаю. Па-стаханавскаму скарэйшайце аўтапарк на ўборачны змагальніцкі са стратамі зерня, беражыце аўтапарк.

Таварышы аграномы! Даламагайце калгасам свечасовае класіфікацыя ўборачныя планы, правільна расставіце сілы і сродкі. Арганізацыя шырокае барэбь са стратамі зерня!

Таварышы работнікі МТС і зямельных органаў! Уважальце стаханавскі рух ў сельскай гаспадарцы, палымайце на новую, б'ольш высокую ступень арганізацыі калгаснай працы, малуіце наш родны калгасны лад.

Ударнікі і стаханавцы соцыялістычных палёў! Будзьце плыны кожную гадзіну на любым участку. Бязлітасна вырываіце подлыя трайкіста-бухарыскіх наймітаў замежных раведкаў і буржуазных нацыяналістаў, якія па-спрытаю перашкодзіць ўборачнаму ўраджaju.

Арганізацыя надзейна ахову ўраджаю і машын, сачыце за акуртагым і дакладным улікам зерня.

Уключайцеся, таварышы, ў соцыялістычнае спаборніцтва за права рэпартаваньня вылікам Сталіна аб тым, што дозуг — штогод лавачь 7—8 мільярдаў пудоў зерня — у 1938 годзе выканалі паспяхова.

Змагальцеся за поўнае і свечасовае выкананне ўсіх абавязальстваў перад дзяржавай, за багачце прадуктаў сельскай гаспадаркі, за малейшы рост багачы калгасаў, за мажыяцы і культуры калгаснікаў, за новы росквіт матунасці і славы нашай любімай радзімы!

Калгаснікі і калгасніцы, камбайнеры, трактарысты, работнікі МТС і спецыялісты Шчырнаўскага раёна, Краснадарскага краі. (П'ямо падпісалі 2512 чалавек).



Камбайнера першай МТС, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Ольга Канстанцінава Парво паўнамоцна падрыхтавала свой камбайн да ўборкі ўраджаю. На здымку: Ольга Канстанцінава праварае свай камбайн і ачыска яго рэзультат чыкаці. Фото Л. Маслова (СФ).

ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ ЖЫВЁЛУ КАРМАМІ

Вядома, што ворагі народа, якія арудавалі ў зямельных органах, ня малі нашкодзілі ў галіне жывёлагадоўлі, у прыватнасці, у пачаткі кармавай базы. Апрача гэтага, многія партыйныя і савецкія арганізацыі свечасова не прынялі мер да таго, каб стварыць для соцыялістычнай жывёлагадоўлі неабходную кармоўную базу. Усё гэта ў мінулы годзе прывяло да таго, што ў многіх раёнах рэспублікі адчуваўся недахват кармоў для жывёл. Савецкія арганізацыі, зямельныя работнікі некаторых раёнаў не прынялі неабходных мер, каб свечасова правесці сенаўборку, сіласаванне кармоў і т. д.

У выніку, у мінулы годзе ў некаторых раёнах быў сарван план сенакашэння. Так, напрыклад, Клімавіцкі раён выканаў у сенакашэнні першага ўжосу толькі на 78,1 проц., Дубровенскі — на 82,1 проц., Касцюковіцкі — на 83,8 проц. і т. д.

Горш за ўсё тое, што нават і цяпер у некаторых раёнах не зроблены належныя вывады, не ўлічаны ўрокі мінулых год, што прыводзіць да запылі сенаўборкі і сіласавання.

На 30 чэрвеня па рэспубліцы сходам натуральнага сенакошу толькі 12,3 проц. Такія раёны, як Віцебскі, Магілёўскі, Суражскі, Дрысенскі, Дубровенскі, Увараніцкі, не скласілі нават і аднаго процанта сенакашэння. Зацяжка ўборкі сенакашэння выікае яшчэ сена і ў сваю чаргу зацягне ўборку ўраджаю хлябоў.

Па даных праверкі, зробленай Нармаземам БССР, відаць, што ў многіх раёнах планы сенакашэння і сіласавання сплунчаны са спаненнем, уборачны інвентар поўнацю не адрамантаван, пачатак сенакоса зацягнулі.

У калгасах Каменскага сельсавета,

Прапоекава раёна, да сіласавання фартына яшчэ не прыступалі. Калгас «Чырвоны перадачы» (старшыня калгаса Прудзевіч) мае будыну жывёлагадоўчую ферму, але не пачынаў сіласаванне карм. Такое-ж становішча ў калгас «Чырвоны сцяг» (старшыня тав. Кандрэпенка) і ў іншых.

Не прыступілі да сіласавання і сенакосаў у раёнах сенакашэння калгаса Церахоўскага і раду іншых раёнаў.

Неабходна прыняць усе меры, каб поўнацю ліквідаваць вынікі шкодніцтва ў жывёлагадоўлі, каб забяспечыць удальствы высокакачэственыя кармамі і калгасныя фармы, так і жывёлы, што знаходзіцца ў асабістым карыстанні калгаснікаў. Усе ўмовы для гэтага ёсць. Трэба толькі забяспечыць свечасовае правядзенне сенаўборку, поўнацю выканаць план сіласавання кармоў.

Рад раёнаў рэспублікі адолелі забяспечыць б'ольшавіцкі тэмпы сенаўборкі. Так, напрыклад, калгасы Чырвоныслабодскага, Старобінскага, Старадарожскага раёнаў ужо выканалі план сенакашэння ад 40 да 50 проц., у многіх раёнах разгарнулася масавае сіласаванне кармоў.

Усім відавочна, што такія магчымасці ёсць у кожным раёне. Неабходна толькі забяспечыць поўнае выкарыстанне сенаўборачных машын, п'ольшавіцкую разгарнуць соцыялістычнае спаборніцтва на масавае перавыкананне норм на сенаўборку. Трэба неадкладна ліквідаваць разрыў паміж тэорыяй і стагаваннем сена. Усё павінна быць зроблена, каб забяспечыць соцыялістычную жывёлагадоўлю кармамі, каб да пачатку ўборкі хлябоў поўнацю закончыць сенаўборку.

В. МІРОНАУ.

ДАПАМАГАЦЬ У РАБОЦЕ СТАХАНАУЦАУ

У дні актыўнай падрыхтоўчай работы да выбараў у Вярхоўны Совет рэспублікі работы калектыву нашага дрэвапрацоўчага заводу імя Молатава аб'явілі дэмавіна да гістарычнага дня выбараў выканаць сваю вытворчую поўтадовую праграму. Сваё абавязальства калектыву ў гонарам выканаў.

Я з'яўляюся стаханавцам. Штодзень выконваю сваю норму ў сярэднім на 260—280 процантаў. Але ў перадыбаччыя дні — дні велізарнага вытворчага ўрады па усёй нашай неабсяжнай радзіме — мне хацелася працаваць яшчэ лепш, каб свай стаханавскай работай адлякаваць свай комуністычнай партыі, выхаваную мяне ленынскаму камсамолу і нашаму дарогаму, любімому правадчыру Сталіну за пласлівае, свабоднае, радаснае жыццё.

І вось напярэдні дні выбараў — 25 чэрвеня на свай працэсе фаніроўкі бакавых спонак тэмб да п'сьмовых сталюў я выканаў зменную норму на 811 проц., выправаўшы, пры норме 12 бакавых тэмб, 98.

«Сакрэт» майго стаханавскага рэкорда заключалася ў наступным. Перш чым прыступіць да работ, я прыгэў у парадок рабочае месца, добра натэраў фаніроўчатыя нажы і падрыхтаваў інструмент. Свай працэс работы я падзяліў на дзве часткі. Спачатку заняўся цыноўкай бакавых

спонак, а потым ужо фаніроўкай іх. Гэта значна паскорыла работу.

Я і мае таварышы па работе — стаханавцы тт. П. П. Шэндаровіч, Гардееў і інш. — змаглі-б у поспехам значна лепш выканаць сваю норму, але наўныя недахопы перашкаджаюць гэтаму.

У нашым класным цэху вельмі цесна, адсутнічае вентыляцыя, нячыста, дрэнна прыбрацца рабочае месца і галоўнае — не заўсёды ёсць поўная нагрузка ў рабоце.

За апошні час значна аслабла кіраўніцтва стаханавскім рухам з боку гаспадарчай, партыйна-камсомольскай і профсаюзнай арганізацыі. Нічога не робіцца для замацавання наўнага на заводзе вытворчага ўздыма. Невялома на якіх прычынах не склікаюцца вытворчыя нарады рабочых. У нашым цэху іх не было ўжо б'ольш трох месяцаў.

Для таго, каб колькасьць стаханавцаў расла, трэба забяспечыць удальствы тэхнічнай граматыцы рабочых, аднак, гэта чыноба не арганізаваць. З 1050 рабочых дзяржаўны экзамен па тэхнічыму вяду толькі 41 чалавек. Тэхнічнай вучоба фармальна ахоплена 117 рабочых, але і гэта невялікая колькасьць не вучацца. Гурткі ў б'ольшасці не працуюць.

В. А. ПІЧУН,

стаханавец класнага цэха менскага дрэвапрацоўчага заводу імя Молатава.

ПРА АДНАДЗЕННЫ ДОМ АДПАЧЫНКУ

Кожны год працоўныя горада Менска пішуча аб адгіннасці, якія творацца ў аднадзеным доме адпачынку ў парку культуры і адпачынку. Звалася-б, што адміністрацыя ўлічыць усе гэтыя недохавы і ў новым сезоне пачне правядзе па-новаму. Але па сутнасці атрымліваецца не так.

Працоўны, атрымаўшы п'удзёўку ў гэты дом адпачынку, імкнэцца да таго, каб як найлепш выкарыстаць свай адпачынак, культуруна правесці вольны ад працы час. Але, апынуўшыся там, ён расчароўваецца.

Культмасавае абслугоўванне устаўлена а рук вон дрэнна. Каля ўзыходу ў сталювоу вісціць дошка: — «Плян культурна-масавай работы сарод адпачынаковых. — Культработнік Гардон». Але план гэты сістэматычна не выконваецца.

30 чэрвеня г.г. павіна была адбыцца лекцыя аб міжнародным ставіччы, але, прапачушы дакладчыка гадзіны паўтары, адпачынаковыя развіліся вельмі абураны. Гамалі выдаюцца толькі ў 12 гадзін дня, а 80 чэрвеня выдаваліся ў 9 гадзін дня. Такім чынам, адпачынаковыя не мелі магчымасці пасля абеда атрымаць гамак, таму

што ўсе яны былі разабраны наведвальнікамі парка.

Абед праходзіць вельмі неарганізавана. Суп пададуць — лыжкі няма, яе прыходзіцца чакаць 10—15 мінут. Закажам аду страву — пададуць другую, заўяўляючы пры гэтым, што заказнай стравы ўжо няма на кухні. Нярэдка падаюць нячыстыя прыбор, часта на сталах адсутнічае хлеб, аб чым даведзіцца п'омінуту напамінаць абслугоўваючаму персаналу.

Можна правесці факты, калі ў тэсе абеда некаторыя адпачынаковыя адрыта распіваюць шліяккімі гаралку. Напрыклад, 30 чэрвеня, калі адпачынаковыя патрабавалі тлумачэння, чаму дапускаюцца такія адгіннасці, тав. Гардон груба адказаў, што гэта не яго справа.

Аб ўсіх бачынавых адпачынаковых пішуча ў кнігу скарж, акая, дарэчы, выклікае сумненне, бо яна не прапумаравана і не падпісана. Але на гэтыя скаржкі няма разгавання.

Хто-ж наршце навядае парадок у аднадзеным доме адпачынку і закліка да парадку яго кіраўнікоў?

ПАЧАЧУЕУ, ГАЛЬПЕРЫН, ВЕЛІЧКА.

АБ ГАЗЕТНЫХ ВІТРЫНАХ

Цяжка ўявіць у нашай краіне чалавека, які-б не чытаў газету. Газета стала першай неабходнасцю для грамадзяніна нашай радзімы.

Не гледзячы на велізарны рост тыражу газет, іх нехапае, каб задовольніць попыт.

Калі хто-небудзь мае магчымасць выпісаць газету — гэта вельмі добра, але многія, на жаль, пазбавлены гэтай магчымасці і яны малюць права прад'явіць патрабаванне не толькі «Саюздруку», але і свай місювым арганізацыям, — даць ім магчымасць чытаць газету.

Задовольніць попыт на газету можна і трэба п'ляхам арганізацыі па ўсіх гарадах, раённых цэнтрах, чыгуначных станцыях, калгасах, прадпрыемствах, цэхах і т. д. газетных вітрынах. Газету ў вітрыне могуць чытаць сотні і тысячы чалавек.

Але чамусці на пабудову газетных вітрынаў у Беларусі не звяртаюць належнай увагі. Толькі па 14 раёнах і гарадах рэспублікі ёсць вулічныя вітрыны, а ў астатніх раённых цэнтрах, у тым ліку ў гарадах Слуцку, Мозыры і інш., зусім няма газетных вітрынаў.

На ўсіх прадпрыемствах г. Барысава няма ні адной газетнай вітрыны. На фабрыцы імя Кірава (г. Барысаў) атрымліваюць газету «Правда» 10—12 чалавек, у тым ліку і сарватар парткома т. Бліноў. Тут «Правда» даступна толькі вузкому колу партыйнага актыва, а астатні работчы калектыву — б'ольш трох тысяч чалавек — пазбавлены магчымасці выпісваць партыйны орган нашай партыі — газету «Правда».

Парткому неабходна арганізаваць вітрыну і аддаць пераважную частку атрымліваемых газет на раскляітку, каб маглі чытаць усе работчы. Зрабіць гэта не прадстоўляе вялікіх цяжкасцей.

Такое-ж становішча з газетнымі вітрынамі і ў многіх прадпрыемствах Менска, Оршы і іншых гарадоў рэспублікі.

Распярэжне кола чытачоў цэнтральных газет і асабліва газеты «Правда» павінна стаяць кроўнай справай партыйных, грамадскіх і савецкіх арганізацыяў, горсаветаў, райвыканкомаў і Саюздруку.

Вось, аднак, добрыя пачынальні асобных грамадскіх работнікаў. Так, напрыклад, па ініцыятыве хатняй гаспадыні т. Габлянка (Менск) домапрэўніцтва пабудавала па вул. Дзеньгальскай вітрыну, дзе штодзень вышываецца газета «Правда». У Смалыцкім раёне б'ольш 30 газетных вітрынаў устаноўлена па калгасах на сродкі саміх калгасаў.

Пабудавачь узорныя газетныя вітрыны на вуліцы, у парку, у цэху і т. д. няяка і гэта не патрабуе вялікіх затрат.

А. СВЯНІЦЦІ.

МІЖРАЁННЫЯ КАЛГАСНЫЯ КІРМАШЫ

З 10 ліпеня ў Менску, Барысава і Слуцку будзе праведзены міжраёныя калгасныя кірмашы, у якіх прымуно ўдзель калгасны, калгаснікі і аднаасобнікі 19-ці раёнаў Менскай вобласці.

Чакаецца вялікі прызоў сельскагаспадарчых прадуктаў, асабліва гародніны і ятаў. Кіраўніцтвы рынкаў арганізаваюць дастаўку на рынкі прадуктаў з калгасаў і вёсак на ўласных аўтамашынах.

Для сустрэчнага гандлю выдзелена на 2,5 млн. руб. прамисловых тавараў і асабліва шырокі асартмант тавараў шырскагаў. Менпрагандль выдзяляе для кірмашаў ў Менску на 210 тыс. руб. баваўняных тканін, на 105 тыс. руб. рознага абытку. На кірмашы завозіцца косы, сярпы, шорныя вырабы і іншыя тавары.

На кірмашах арганізавацца даведальныя бюро, модпункты, цяруплі. Уск рынкі, дзе будзе праводзіцца кірмашы, радыёфікцыя.

Ф. ІАНСТАНЦІНАУ.

ТАПТАННЕ НА МЕСЦЫ

(Як Упраўленне на справах мастацтваў пры СНК БССР ліквідуе вынікі шкодніцтва)

Толькі за адным прыкладзе — стаючышчы Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета можна пераказана, што новае кіраўніцтва Упраўлення на чале з тав. Патапейка не толькі не ліквідавала вынікі шкодніцтва, а нават не прыступіла да гэтага. У друку ўжо не раз падымалася пытанне аб тэатры оперы і балета. Але вачальнік Упраўлення тав. Патапейка і дырэктар тэатра тав. Ярыўка нічога не зрабілі, каб вывесці гэты мастацкі калектыв са становішча поўнага развалу. За апошні год работы тэатр не толькі не выраб творча, не толькі не палюўі свай састаў новымі вольнымі актормі, а нават разгубіў рэпертуар і кадры, якія меліся ў яго.

Зараз у тэатры зусім няма гаўнаўнага ражысура, гаўнаўнага дырэктара і пачага раду кіруючых работнікаў, без якіх нямыслима сур'ёзная работа па астраўно высокакачэсных спектакляў.

Асноўныя творчыя калектывы тэатра — салісты, хор, балет, аркестр неўважамліва ставяцца. Пра іхшы некаторых калгасаў не халае басяў і герачыных тэатраў. Някіх мер для ўкамплектавання тэатра не прымаеся ні Упраўленнем па справах мастацтваў, ні дырэктар тэатра.

Буйнейшай перашкодай ў рабоце тэатра оперы і балета з'яўляецца адсутнасць памышанка. Ужо тэатр гады будучына Вялікі тэатр БССР. Выдаткавана б'ольш 10 мільянаў рублёў. Прайшлі дзесяткі тэрмінаў заканчэння будаўніцтва тэатра, а «своі і ныме там».

Зараз вызначан «апошні тэрмін» заканчэння будаўніцтва — да 1 верасня г. г. Але тэмпы будаўніцтва не за-

беспэчываюць заканчэння работ і ў гэты тэрмін. Замест патрабных па графіку, разлічаных на заканчэнне ўсіх работ ужо к канцу верасня, 600—700 рабочых, на будаўніцтве працуе, і то толькі ў апошні дні, 330 чалавек. Важнейшыя тэрміновыя работы арываваюцца.

Больш за ўсё віванава ў зрыне будаўніцтва Вялікага тэатра Упраўленне не па справах мастацтваў пры СНК БССР, якое не забяспечыла свечасовае складанне праектаў асобных дэталяў будаўніцтва, каштарысаў, атрыманне фюндаў на дэфіцытныя будаўнічыя матэрыялы і абсталяванне.

Немалая доля віны падае на Упраўленне і асабіста на тав. Патапейку і за парабкі ў фінансаванні будаўніцтва. Каб з яго боку былі прыняты аднаведальны меры, то не было-б поўтадовага застою ў рабоце, тэатр даўно быў-б закончач.

Недалупчальна бездаказна адносіцца да будаўніцтва тэатра і дырэктар Белпромбудтрэста тав. Клясторны. Еч няк не можа дагаварыцца з субпалрадчыкамі, дарэчы, непасрэдна аму-ж падпарадкаванымі канторамі, і прыму-сін іх выконваць графік работы. Зрываюць работы па свечасоваму склячэнню будаўніцтва тэатра дырэктар Электрапрама тав. Чарняў і дырэктар радыётрэста тав. Каралёў, якія не забяспечваюць выканання работ па электра- і радыёабсталяванню тэатра.

Вельмі дрэнна арганізавана работа на будаўнічых плацоўцы. Натальнікі будаўніцтва тав. Астрэйка не забяспечвае неабходнага аператывага кіравання кожнага работ. Ен зусім не ведае, што і як робяць субпадрадчыкі

на плацоўцы. Можна прывесці абураючы факт, які дае поўнае ўяўленне аб арганізацыі работы на будаўніцтве. Зварачаемся да інжынера Малярбуда тав. Моўсікава:

— Чаму не праводзіце работы па аграбаччыцы фале?

— Таму што Электрапрам не ўстаўнавіў яшчэ разеткі, — адказвае тав. Моўсікаў, — бо маляршэ потым пры ўстапоўцы разетак палуюць афарбоўку.

Праз некалькі хвілін зварачаемся з такім-жа запытаннем да інжынера Электрапрама тав. Свэрдылінскага:

— Мы не можам праводзіць на гэтым участку работы, бо Малярбуд не афарбаваў яшчэ фале і пры рабоце маляршэ заліваюць разеткі.

Толькі пасля таго, як гэтыя высюпастанствы спецыялісты былі аведаны паміж сабой, пасля доўгіх спрэчак высюпнілася, што можна рабіць ралей і адно і другое, а яны месілімі за-трымлівалі работу з-за бэспрыпытных спрэчак.

Такіх абуряючых прыкладаў «няўважак» вельмі многа на будаўніцтве. Яны ярка сведчаць аб тым, што працэс будаўніцтва шкодніцтва заблытан, належнай чыкаці ў арганізацыі работ няма.

Тав. Патапейка ніколі не цікавіўся ходам работ, пакуль яго не патурбуе хто-небудзь.

Вельмі даўноўна пачынае СНК БССР у пытанні будаўніцтва Вялікага тэатра.

РОСТ НЕЗАДАВОЛЕННЯ ГЕРМАНСЬКОГО СЯЛАНСТВА

ПРАГА, 3 ліпеня. (БЕЛТА). З Германії поступають нові повідомлення про зростаючий супротив і селянських організацій...

Як повідомлялося уже, 11 червня на Центральному берлінському ринку відбулася сутячка селян з поліцією. Після гострого конфлікту між селянами і адміністрацією ринку учасники...

Селяне саботують гета розпардажню, вивозять на ринки великі мінімальні кількості продукції. Днями яки збли фашистська «упаунаважана» на ринку. Калі-ж Гестіапо арештавала 6 селян, абуряних селяне...

ПРАВКАЦІЙНІЯ МАНЕВРИ ПАРТІИ ГЕНЛЕЙНА

ПРАГА, 3 ліпеня. (БЕЛТА). У чарговим номері журналу судетсько-німецької партії «Рундшпайл» змощан артыкул старшій парламентській фракції генлейнаўца Куїлта...

Увесь чехаславакці друк рэзка рэагуе на правакацыйнае выступленне Куїлты, выкрываючы перад народам масамі сапраўдны твар генлейнаўскай партыі...

У выніку рашучай пазіцыі чехаславака дзруку кіраўніцтва генлейнаўскай партыі было вымушана сёння выступіць супроць «хлуслівага глумачэння» артыкула Куїлты.

Характэрна, што імяна зараз, калі генлейнаўцы прадпрымаюць спробы сарваць перагаворы і мірнае вырашэнне нацыянальнага пытання, на сцяну зноў выступаюць «савецкія» і Людана і Парыжа.

Учора англііскі і французскі палітнікі наведлі прэм'ер-міністра Гольду і выклалі яму пункт гледжаня сваіх урадаў на стварэнне станаўчых. Як паведамляюць з пайфармаваных крыніц, абодва палітнікі прапанавалі чехаславакам ўраду пайсці на далейшы ўступкі гітлераўцам.



На вучышчых у чхаславакці арміі НА ВДЫМКУ: салдат ідзе гранату.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЙНІ У КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ Ваі на раце Янцзы, якія перамясціліся на поўдзень ад Матана да Пыньцэ, прадоўжаюць ісці з неаслабай сілай. У раёне Пыньцэ, дзе цяпер разгарнуліся буйныя баі, абодва бакі накіроўваюць вялікія падмаванні.

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ У правінцыі Шансі артыды кітайскіх партызан прадоўжаюць падвагарць начным атакам Ліньфэна. У выніку пмаціх баёў з кітайскімі партызанамі японскія часці, якія знаходзіліся ў Ліньфэне, нясуць вялікія страты. Японскі гарнізон у Хэньцэ (паўднёва-заходняя частка правінцыі Шансі), адораны ад сваіх баз, першчэп вялікія затрудненні. За апошні тыдзень у гэтым раёне кітайскімі партызанамі было забіта больш ста японцаў.

Разліўшыся воды ракі Хуанхэ дасягнулі Кайфіна. Паводле паведамленняў з замежных колаў, у раёне на паўночны захад ад Кайфіна ўспыхнула эпідэмія холеры.

На фронце ў паўднёвай частцы правінцыі Суйчэнь 800 салдат арміі Манчжоу-Го перайшлі на кітайскі бок.

ВЛІСКУЧАЯ ПЕРАМОГА КІТАЙСЬКАЙ АВІАЦЫІ

ХАНЬКОУ, 4 ліпеня. (БЕЛТА). З ліпеня кітайскія самалёты падворглі бамбардывроўцы японскі флот, сконцэнтраваны на раце Янцзы, і патапілі тры вялікія ваенныя судны ў раёне Дунлю. Сёнешні дзень адзначаюць новай перамогай кітайскай авіацыі. У раёне Аньцзына кітайскія самалёты патапілі няць японскіх ваенных суднаў і адліз авіацёны. Пяць самалётаў, якія знаходзіліся на ўзбярэжжы плячоны авіакоаца, былі знішчаны разам з авіакоацам. Японская армада, якая складалася з 50 ваенных суднаў, што знаходзілася паміж Сянкоу і Матанам, напалоханая рэйдам кітайскай авіацыі, уцпыла ўніе па раце.

ЗВАЛЬНЕННЕ ДУРЭЯЎ З ВЕНСЬКІХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ

ЖЭНЕВА, 3 ліпеня. (БЕЛТА). Венскі карэспандэнт газеты «Нейе шпрыхер шейтунг» паведамляе, што на ўсіх венскіх фабрыках кіраўнікі нацыяналізацыянальных арганізацый атрымалі інструкцыю аб неадкладным звальненні ўсіх рабочых і служачых—дурэяў. Німама абсардажэнню ў судовым або адміністрацыйным парадку гэта распардажэнне не падлягае.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА Па паведамленню іспанскага міністэра абароны ад 2 ліпеня, ва ўсіх сектарах на фронце Леванта прадоўжаюцца баі невычайнай сілы. У сектары Пуэбла дэ Вальверде атакі мяцежнікаў былі накіраваны на пазіцыі рэспубліканцаў ля Пенья Бланка. Рэспубліканскія энергічна адбілі гэтыя атакі. У гэтым-жа сектары мяцежнікі, падтрыманыя веляарнай колькасцю авіяцыі і танкаў, занялі Альдэуэла. Ва ўсходнім сектары фронты баі носяць найбольш жорсткі характар на поўдзень ад вёсці Талес, у раёне Онда (на захад ад Кастаньона). Фашыстам удалося было заняць Ла Кабальора, але пасля моцнай контратакі рэспубліканцы зноў занялі гэты пункт.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ Па паведамленню агенцтва Эспань, надзеі мяцежнікаў у сектары Дэтрамадурэ значна слабэ. Рэспубліканскія войскі прадоўжаюць тут стойка стрымліваць ворага. У часе апошніх атак мяцежнікі пусквалі ў дзеянне вялікія масы войск і буйныя сілы ваеннай тэхнікі. Страты мяцежнікаў вельмі вялікія.

ІСПАНСКІ НАРОД УПЭЎНЕН У ПЕРАМОЗЕ


ВАРСЕЛОНА, 4 ліпеня. (БЕЛТА). У Мадрыдзе адбыўся вялікі мітынг, на якім выступілі прадставіці ўсіх партыяў народнага фронты. Член Палітбюро ЦК іспанскай кампартыі тав. Міхе ў сваёй прамове заявіў, што труднасці бегучага моманту поўнаюмо могуць быць пераможаны. Супраціўленне рэспубліканцаў, сказаў т. Міхе, ўжо разбурыла рад панаў фашызма. У тыму ў Франко—разлажэнне. Рэспубліканская армія і іспанскі народ вераць у сваю перамогу. Гэта вера падмацоўваецца фактамі геранічнай барацьбы на фронце Леванта. Тут, прыклад, у адным з пунктаў у раёне Онда рэспубліканцы пяць разоў контратакавалі ворага, захапішы ў яго 33 кулямёты і навосячы яму страты вышэй 1000 чалавек адмыкі забітымі. «Залог нашай перамогі», сказаў тав. Міхе,— гэтым геранізм рэспубліканскіх байцоў.

Святкаванне міжнароднага дня кааперацыі ў Англіі

ЛОНДАН, 3 ліпеня. (БЕЛТА). Учора на адным з буйнейшых сталінаў Лондана адбылося святкаванне Міжнароднага дня кааперацыі. На святкаванні прысутнічала 80.000 чалавек. Для ўдзельнікаў святкавання было наладжана карнавальнае шэсце, якое паказала гісторыю развіцця кааперацыі ад першых дзён «Таварыства справядлівых ролдзельскіх піонэраў» да нашага часу.

У заключэнне гэтай урачыстасці была прынята рэзалюцыя, у якой выражаецца «вера ў дэмакратыю, свабоду і мір». Удзельнікі святкавання ў гэтай рэзалюцыі абавязаліся аказваць энергічную падтрымку ўсім мерапрыемствам, якія накіраваны на мірнае вырашэнне і ўрагуяванне сучасных міжнародных спрэчак.

(Ролдзельскія рабочыя-гачы арганізавалі ў 1844 годзе «Таварыства справядлівых ролдзельскіх піонэраў», якое ставіла сваёй мэтай у рамках капіталізма абараняць інтарэсы рабочых і абараняць іх ад эксплуатацыі прыватнага гандлёвага капітала).



Вялікі прабет газалігенератарных аўтамавіаў. 1 ліпеня ў Маскве выпілі ў вялікі прабет Масква — Омск — Ленінград — Мінск — Кіеў — Масква 12 грузавых аўтамавіаў з газалігенератарнымі ўстаноўкамі навустанцыі аўтавада імя Сталіна. На ВДЫМКУ: старт дні.



Міста-чэрвоарымент Г. Т. Кічаў у вялікім дзень у парк Маскоўскай вясняй аўгусті шыя пайсаа.

АТАКІ АДЫТЫ

У поўнач на 4 ліпеня буйнае ачужэнне бамбардывроўнай авіяцыі праціўніка лічы раз правава па праваца да Менска. Навальніца, буйнаўшая над горадам, вельмі затрудняла бачнасць. Праменні праектары ўглыблялі ў шчыльнае вясонне ліўня. Але абарона горада сваясава выявіла небяспеку.

У паветра ўзліся ачужніцкія. Па ветраны бой на подступах да Менска скончыўся новым паражэннем нападчыч. Іх самалёты пад напорам знішчальнікаў абароны вымушаны былі змяніць курс. Толькі аднавакым машынам удалося выйсці на горад. Праменні праектары бастра нацхулі іх, а вясніцкія вымушлі самалёты ўйсці, не прычыніўшы сур'ёзных страт.

Самалёты «праціўніка», адкінутыя ад Менска, ухадзячы на свае базы, сцікнулі дзвух «бомб» над Бабурыкам. Энергічныя праменні артыды мясцовай праціўнальнай абароны горада, бастра мобілізавалі сілі і сродкаў ПШХА даволі хутка ліквідавалі вынікі нечакаванага налёту.

Ноччу пад 4 ліпеня вучэні ПШХА вачынілі. Награмачце становішча вянта.

9 ТЫСЯЧ КАС УЗЕМАДАМАГО

У калгасах нашай рэспублікі арганізавана калія 9 тысяч кас грамадскай узаемадамогі. За 6 месяцаў 1938 года пракасы атрымалі матэрыяльную дапамогу тысячы прастарых калгаснікаў, інавалідаў, дзяцей-сірот і т. д. Большасць атрымалі грашовую дапамогу беззаваотна.

Добра паступала работа кас грамадскай узаемадамогі ў калгасах Мар'інаўскага раёна. У раёне арганізавана 187 кас грамадскай узаемадамогі, якія ахоплена 18.159 калгаснікаў і калгасніц. За 6 месяцаў г. г. касы раёна выдалі калгаснікам беззаваотна 80.070 руб. і са вяротам 127 тысяч рублёў. У Бярэвінскім раёне арганізавана 147 кас грамадскай узаемадамогі, ахоплена 27.410 калгаснікаў. За паўгода калгаснікі атрымалі пракасы 39.117 руб. беззаваотна і 23.415 руб. са вяротам.

За апошнія 4 годы ў калгасах рэспублікі колькасць кас грамадскай узаемадамогі вырасла больш чым у 30 раз. У 1933 годзе ў БССР было ўсяго 295 кас, азара калія 9.000 кас.

НАДВОР'Е СЭННЯ

Сення ў БССР чакаецца значнай воблачыннасцю і праходжаннем дэжджоў, месцамі з навальніцай. Тэмпература па рэспубліцы: ноччу — 16—19 градусаў, удзень — 24—27 градусаў. Тэмпература па Менску ноччу — 16—18 градусаў, удзень — 24—26 градусаў.

АД РЭДМКУЦЦІ

16 лістапада 1937 г. у газете «Звязда» быў змощан артыкул пад загалоўкам «Хто ўзнавальвае райвыканком». Аўтар артыкула Кісялёў, правільна вывэрываючы як ворага народа былога старшнію Святцлавіцкага РВК, адначасова, як выявілася, абнавілаў чонных работнікаў т. Баскіра, Кавалеўскага і Удвенка, прытэсваючы кожнаму з іх зусім неабгрунтаваны абвінавачанні. Гэтым рэдакцыя выпраўляе дапушчанае памылку.

Нам, аднавакым рэдактара І. М. ФЕНГЕРІМ.

У памяшканні Дзяржаўнага аўрэскага тэатра (тэл. 34-123). ПАСТРОІ ДЗЯРЖАЎНАГА РУСКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА БОСР

ДЗЯРЖАЎНЫ (Шарк імя Горькага) Тэл. 22-723. 8 чэрвеня — вялікае дэспікае прадстаўленне, прымае ўдзел уся труппа. Пачатак у 8 г. дна. Каса адкрыта ў 10 г. раніцы.

Крычаўскі адрэскі тэатр рэвалюцыйны (павышчэнне Рэвалюцыйнага тэатра) 5 ліпеня «ЛІМЕРІВІНА»

Дзіцячы тэатр «Навіны дзв» ПЕДРО

Менскае беларускае педагогічнае вучылішча абвясчае ПРЫЁМ вучняў

Менскае двухгадовае школа медыцын абвясчае АБОРЫ 1938 года

Матэрыялы дзяржаўнага педагогічнага і наставніцкага інстытуты абвясчаюць ПРЫЁМ на першы курс

Крычаўскаму дашкольна-педагогічнаму вучылішчу ПАТРАВУЕЦЦА

БАЗА МЕНСЬКАГА БЕЛАПЭКАУПРАВЛЕННЯ мае ў вялікім выбары ІНСТРУМЕНТЫ: ХІРУРГІЧНЫЯ, ВОЧНЫЯ, ГІНЕКАЛАГІЧНЫЯ І ЗУБАРАЧЭБНЫЯ

Менскае педагогічнае вучылішча абвясчае АСЕННІ НАБОР студэнтаў

Гарадзкі тэхнікум механізацыі сельскага гаспадарства (аўтатрактарны) абвясчае ПРЫЁМ на І курс

Бабруйскае фельчарскае школа абвясчае АСЕННІ НАБОР студэнтаў

Жалюзячыя паступіць у тэхнікум павіліе да 10 жніўня